

ЛіТАРАТУРНЫЯ ПРАЦЫ Ц. ГАРТНАГА

У гэтым

нарысе маецца на ўвазе ў пэўным систэматычным парадку даць пералічэнне як мастацкіх твораў Ц. Гартнага (З. Жылуновіча), так і яго артыкулаў, паараскіданых па розных газэтах ды часопісах. Апроч бібліографіі твораў самога пісьменніка, зъмешчаная і бібліографія крытычных аглядадаў яго творчасці з кароткімі заўвагамі аб іх зъмесце.

Трэба зазначыць, што гэты агляд не прэтэндуе на вычарпальную паўнату, ён зъяўляецца першою спробаю, і з часам пры выданні поўнага збору твораў можа быць выпраўлены і дапоўнены.

Каб скласці больш поўнае ды выразнае зъяўленыне аб эволюцыі творчасці пісьменніка і звязаць зъяўленыне тых ці іншых твораў з галоўнымі падзеямі яго жыцця, у нарысе захавана хронолёгічнае разъмеркаванье бібліографічнага матэрыялу ў систэматычных падзелах. Вылучаны яго мастацкія творы—вершаваныя і прозаічныя—фэльетоны, допісы ды артыкулы на розныя тэмы, а матэрыял у гэтых разъдзелах зъмешчаны ў тэй паступовасці, у якой ён зъяўляўся ў друку.



Дваццаць год прайшло з таго часу, калі ў газэце „Наша Ніва“ 4(17) студзеня 1908 г. з'явіўся першы допіс Ішкі Гартнага з Капыля, а ў 1909 г. у № 2 гэтай-же газэты—першы верш на беларускай мове „Бяздолны“, прысьвеченны Я. Купалу. У сваёй аўтобіографіі Ц. Гартны зазначае, што ён пачаў пісаць вершы яшчэ ў 1905 г. „ні то парасайску, ні то пабеларуску“, пррабаваў іх зъмісьці ў „Киевских Откликах“, але гэта не ўдалося, і толькі калі ў 1908 г. яму трапіла ў рукі беларуская газэта „Наша Ніва“, ён стаў на пэўны шлях. „Газэта на сваёй мове

была для мяне вынаходкаю,—піша ён:—Прачытана ў ёй вершы мігам абудзілі ва мне цягу да пісаньня пабеларуску". Э гэтага часу пачынаецца яго літаратурная чыннасць на беларускай мове. Ён піша і дасылае ў „Нашу Ніву" вершы, зрэдку праубе пісаць невялікія абразкі, якія больш нагадваюць рытмічную прозу, шмат зъмяшчае допісаў з Капыля ды іншых месц, куды яго закідала доля. Э кожным годам колькасць твораў павялічваецца. Але найбольш плённым быў час пасля 1917 году, калі Ц. Гартнага захапіла рэвалюцыя і калі ён—партыйны працаўнік яшчэ з 1905 г.—меў магчымасць выйсці з падполья і аддаць свае сілы політычнай ды партыйнай чыннасці. Творчасць Ц. Гартнага ў другім дзесяцілецці колькасна значна ўзрастает і робіцца больш рознастайней. За выключэннем аднаго зборніку вершаў, які быў выданы ў 1913 г., у апошнія дзесяцілецце выходзяць асобнымі книжкамі і значныя па сваіх намерах творы, як роман „Сокі цаліны", і зборнікі апавяданьняў ды вершаў; некаторыя з іх нават выйшлі другім выданьнам. Падписаны псэўдонімам „Цішка Гартны".

Асобныя зборнікі твораў:

1. PIEŚNI.—Pieciarzurh, wyd. „Zahlanie sonce i u naša wakonce". 1913 h. 50 star. Зборнік вершаў, друкаваных у 1912 г. на старонках зборніку „Маладая Беларусь", ст. 2.

Рэцензія:

- Э. Л.—„Наша Ніва", 1913, № 50.

2. ПЕСЬНІ ПРАЦЫ І ЭМАГАНЬНЯ.—Бэрлін, выд-не Навукова-Літарацкага Аддзелу Камісарыяту Асьветы БССР. 1922 г. 100+[2] стар. 8.000 паасобн.

Рэцензія:

- А-н і к.—Вестник Нар. Ком. Просв. ССРБ. 1922. № 7—8 (в. 9—10). Белар. аддзел, ст. 37—39.

Піотуховіч, М.—„Полымя". 1923, № 2, ст. 140—142.

Любецкі, П.—„Сав. Беларусь". 1922, № 202.

Полішчук, Вал.—Червоний Шлях, Харків, 1923, № 9, ст. 250—252.

3. СОКІ ЦАЛІНЫ.—Роман у трох частках. (Бацькава воля).—Бэрлін, выд-не Навукова-Літарацкага Аддзелу Камісарыяту Асьветы БССР. 1922 г. 157 стар., 8.000 паасобн.

Рэцензія:

- А-н і к.—Вестник Нар. Ком. Просв. ССРБ. 1922. № 7—8 (в. 9—10).

Беларускі аддзел, ст. 35—37.

Любецкі, П.—„Сав. Беларусь". 1922, № 204.

188 4. ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ. Апавяданьні.—Менск, выд. т-ва „Сав. Беларусь“. 1924 г. 254+[1] стар. і партрэт аўтара на асобным аркушы. 3.000 паасобн.

Рэцэнзія:

Улідзе.—„Полымя“. (1924, № 402), ст. 173—176.

5. УРАЧЫСТАСЬЦЬ. 1. Рэвалюцыі. 2. Жыцця. Менск, Дзярж. Выд-ва Бел. 1925 г. 101 стар. 4.000 паас. Эборнік вершаў. 2-ое выданье—Менск, 1928 г.

Рэцэнзія на 1-е выд.:

Улідзе.—„Полымя“, 1925, № 6, ст. 207—208.

6. СОКІ ЦАЛІНЫ. Роман у 3 квадрах. II. На перагібе.—Менск, Дзярж. Выд-ва Бел. 1926 г. 323 стар., 4.000 паас.

Рэцэнзія:

Бялевіч, К.—„Звезда“. 1926, № 163.

Крывіч, М.—„Полымя“, 1926, № 4, ст. 149—158.

Б.-Маладняк. 1926, № 6 (15), с. 81—82.

7. ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ. Апавяданьні, выд. 2-ое, 4—6 тысяча.—Менск, Дзярж. Выд. Бел. 309+[3] стар. 3.000 паас. з партрэтам.

8. ВЫБРАНЫ АПАВЯДАНЬНІ.—Менск. Да. Выд. Бел. 1926 г. 60 ст. 3.000 паасобн. („Сялянская Бібліятэка“, № 58).

Рэцэнзіі:

Настаўнік.—„Звезда“, 1926, № 138.

Волат, П.—„Сав. Беларусь“, 1926, № 176.

10. ПРЫСАДЫ. Апавяданьні.—Менск, Дзярж. Выд. Беларусі. 1927 г. 274 стар. 3.000 паас.

Рэцэнзіі:

Якіль.—„Звязада“, газ. 1927, № 264.

Б.-Маладняк, 1926, № 6 (15), с. 81—82.

Крывіч, М.—„Полымя“, 1927, № 7, с. 252—254.

Вершаваныя творы 1909—1916 г.г.

Найбольш надрукаваных вершаў прыпадае на 1912 год. У гэты час поэта жыў у Вількаміры Ковенскай губ., дзе „працаваў і прымаў удзел у соцыял-дэмократычным руху, не пакідаючы руху беларускага“¹⁾.

Ніжэйпаданыя вершы падпісаны псэўдонімам — „Цішка Гартны“.

1909 год.²⁾

Бяздольны „Наша Ніва“, 1909, № 2.

Перад вясной. Там-сама, № 15.

¹⁾ Аўтобіографія.

²⁾ Падаецца правапіс першатвору.

Пажарыско. Там-сама, № 18.
Да Нёмна " № 22.
Восень " № 48.

1910 год.

Роднай краіне „Наша Ніва“, 1910, № 27.
Не хістайся дуб зялены (Якубу Коласу). Там-сама, № 30.
Начныя чары. Там-сама, № 36.
„Як гляджу я на сінє неба“... (Альбэрту Паўловічу). Там-сама, № 39.
Восень. Там-сама, № 43.
Ад братняго сэруда і шчырай душой... Нашай Ніве ў яе чэтырохлет-
нюю гадаўшчыну. Там-сама, № 47.
С песнянь гарбара. Там-сама, № 49.

1911 год.

Эх, баць жэ душа...—Наша Ніва, 1911, № 2.
Лясун (с цыклю „Начныя чары“). Там-сама, № 5.
Надзея. Там-сама, № 13.
Любоў. Там-сама, № 16—17.
Дружна с ахвотай... Там-сама, № 23.
Загудзі ты, вецер. Там-сама, № 27. Друкаваўся таксама і ў „Белар.
Календары“, „Нашае Нівы“ на 1912 г., стар. 90.
Песня жнія. Там-сама, № 30.
Пахаваньне. Там-сама, № 34.
Я—асобны съвет. (Ахвярную Властву). Там-сама, № 43.

1912 год.

I. PIEŚNI PRACY: 1. Ja rabočy harbar... 2. Ach, jak strelka marudna
idzie... 3. Nie zdawajsia, harbar... 4. Harbar na wandrojcy (Cimochu H.)
5. Pieśni hrabara. ✓
II. PIEŚNI KACHANNIA (Druhu Ch. S.č.). 1. Biez ciabie—nie żywi.
2. Pieśnia. 3. Ja daloka. 4. Nie żartuj. 5. Cylikajuc lastaūki. 6. Na čujoj
staranie. 7. Dziaūcynie-tawaryšu.
III. ŽALBY I ŽADANNIA: 1. Wietru. 2. Dzie wy, hady maładyja... 3. Da
kłaniny. 4. Dumki—preć. 5. Sercy wolul.. 6. Jak sibierny wiecier wieje...
7. U darozie. 8. U dalokuju puć. 9. Wiecier chmurynku pa niebie žanie...
10. Choćecza kwietki świeżaje, pachučaj... 11. Ja—ništo. 12. Da žaūranki.
13. Nie pakiń ty, nadzieja, mianie... 14. Swaboda. 15. Nieba i ziemlia.
16. U bury, u nawalnicu... 17. Rwsia ja (Hałubku). 18. Čaho ja chaču
(Zm. Čarn.). 19. Dźwie (!) słowy. 20. Słowy i žycio (Todaru). 21. Son.
22. Braty-dubki. (Biekišu).
Ucioki Kapylskaho kniazia Symona. Historyčnaja praūda. (Wilkanir
12/IX 1911 h.).

„Маладая Беларусь“. Пецярбург. 1912, сш. 2, стар. 74—120.
С чужыны.—„Наша Ніва“, 1912, № 4.
Калі ў полі ветрык паве... Там-сама, № 6.
Не шумі, не гудзі, хваля бурнай рэкі... Там-сама, № 8.
Медзь бы жыцьцё бязсмертнае мне... Там-сама, № 18.
Вецер, падуй. Там-сама, № 22. Верш быў перадрукованы ў Белар.
Календары „Нашай Нівы“ на 1913 г., стар. 93.

190 Касьба. Там-сама, № 33.
Свяціць месяц серабраны... Там-сама, № 42.

1913 год.

Многа сіл маладых.— „Наша Ніва“, 1913, № 6. Зъмешчана таксама ў Бел. Календары „Нашае Нівы“ на 1914 г., стар. 91.

Там, дзе неба палегає... Там-сама, № 11.

Не пакінь мяне, надзея. Там-сама, № 31.

Ля цябе я садзіла лілею... Там-сама, № 42.

1914 год.

Крыж.— „Наша Ніва“, 1914, № 3.

Мая хата: пастваць, нівы... Там-сама, № 17.

Трэба жыць.— „Лучынка“, часоп. Менск, 1914, кн. 2, ст. 30.

Сявец. Там-сама, кн. 4, стар. 17.

1915 г.

Красай, збожэ!— „Наша Ніва“, 1915, № 16.

Пад палянаю. Там-сама, № 25.

1916 год.

Акінём вокам гал вакольны...— „Дзяньніца“, газэта. Петраград, 1916, № 2.

Мілы мне бяз конца, любы тыя хвілі... Там-сама, № 3.

Ня съпявай у садзе, салавей зальотны... Там-сама, № 5.

Межкі. Там-сама, № 6.

Зорка. Там-сама, № 7.

Мастацкая проза да 1917 году.

Апроч вершаў, Цішка Гартны піша і невялікія абрэзкі прозаю. Найбольш іх (5) зъяўляеца ў 1909 годзе, далей лік іх зъмяншаецца; затое ўжо з 1914 году ён пачынае пісаць вялікі роман „Сокі цаліны“, пачатак якога друкаўся ў газэце „Дзяньніца“ ў 1916 годзе.

1909 год.

На ўсходзе сонца.— „Наша Ніва“, 1909, № 23.

Таксама ў „Першым Бел. Календары“ „Нашае Нівы“ на 1910 г. ст. 67—69.

Думкі. Там-сама, № 28—29. — *Я. Конасц*

Скошэны луг. Там-сама, № 31—32.

Думкі беларуса. Там-сама, № 33.

Пустуючы шнурок. Там-сама, № 37.

1910 год.

Адвечоркам— „Наша Ніва“, 1910, № 21.

1911 год.

Завяўшшая краса „Наша Ніва“, 1911, № 39.

1916 год.

Бацькава воля. Роман. Часціна першая. „Дзяньніца“, газэта. Петраград. 1916, № 1—7.

Допісы да 1917 г.

З 1909 году Ц. Гартны адначасна з вершамі пачынае пасылаць у „Нашу Ніву“ і допісы; на працягу гэтага году і наступнага корэспондэнцкая яго чыннасьць была надта энэргічнай. Спачатку ён піша аб рознастайных падзеях у Капылі, а потым, калі пусьціўся ў вандроўку па Беларусі, то пісаў з тых гарадоў, дзе спыняўся. Першы допіс з'явіўся ў „Нашай Ніве“ за 1908 г. № 25 ад 4(17) сінежня; далей яго допісы з'мяшчаліся на працягу 1909 году ў №№ 1—5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 26, 31—33, а за 1910 г. ў № 8. Допісы ў №№ 18 і 20 за 1910 г. былі з Магілеву, а ў №№ 23—26, 28—31 з Жлобіну, далей у № 36 зноў з Магілеву. За 1912 г. ў № 23 друкаваўся допіс з Вілкаміру, а ў № 1 за 1913—зноў з Капыля.

Артыкулы да 1917 г.

На працягу доўгага часу допіс з'яўляўся адзінаю формаю, у якую ўкладаў Ц. Гартны свае думкі аб палепшаньні наўкольнага грамадзкага жыцця. Ён заклікае і да працы над пашырэннем асьветы, кооперацыі ды сумуе ў часы рэакцыі, што „той вялікі смутак, што зацягнуў чорным полагам усю нашу старонку, не абмінуў і нас, а з ім разам вайшло ў наша беднае мястэчка п'янства, зладзейства і агульная нянявісць!“

Пакуль што здавальняеца кароткім допісам аб падзеях у пэўным месцы. Можна адзначыць толькі адзін артыкул у 1910 годзе, прысьвечаны Льву Мікалаевічу Талстому, асобы якога яшчэ ў часы 1905 г. цікавіла маладога поэта-навака. Ён успамінае ў аўтобіографіі, што нават зьбіраўся паехаць у Ясную Паляну да Талстога.

Артыкулы-ж політычныя, на тэмы дня ды іншыя з'яўляюцца толькі ў 1916 годзе ў газэце „Дзяяньніца“, якую Ц. Гартны рэдагаваў і выдаваў у Пецярбурзе. Ён там жыў з 1913 году пасля падарожы па Беларусі; там яго і напаткала Лютаўская рэвалюцыя. Выдаваць газэту на беларускай мове пры абмежаваным ліку супрадоўнікаў—абазначала запаўняць яе шпалты сваімі ўласнымі пісаннямі, калі ня старчыла іншага матэрыялу. Ц. Гартны 191

192 зъмяшчае ў гэтай газэце ўступныя артыкулы і свае ма-
стацкія творы. Тут ім было ўзынята пытаньне і аб бела-
рускім університетэце.

1910 год.

Лев Толстой у памяці мужыкоў-беларусаў— „Наша Ніва“. 1910, № 52.

1916 год.

Аб беларускім університетэці— „Дзяньніца“, 1916, №№ 1, 5.

У № 1 падпісана „З. Капылянін“, у № 5—Д. Ж—ч.

[Уступныя артыкулы]. Там-сама, №№ 2, 4, 6, 7.

Аўстрый украінцам. ” № 5.

Полёнізацыя Беларусі. ” № 7. Артыкулы падпісаны Д. Ж—ч.

Творчасць Ц. Гартнага пасля 1917 г.

Гэты пэрыод

творчасці пісьменніка вызначаецца сваёю значнаю про-
дукцыяй і рознастайнасцю. Шмат увагі аддаецца ма-
стацкай прозе, зьяўляючы і драматычныя творы. Гра-
мадзкая думка пісьменніка выяўляецца ў шэрагу арты-
кулаў у газетах ды часопісах. Тэматыка іх шырокая—
ад політычных пачынальных тэм, бежанскае справы да
аглядаў беларускага літаратурны, уражаніння ў падарожы
на Нямеччыне, гісторыі рэвалюцыі на Беларусі ды кніж-
ным гандлі.

Рэдактарская і выдавецкая чыннасць Ц. Гартнага, якая
распачалася ў 1916 годзе выданьнем „Дзяньніцы“, з 1918 г.
узмацняецца. Э сакавіка месяца паразайшаму выдае га-
зэту, але ўжо як „Весткі Беларускага Нацыянальнага
Камісарыяту“—спачатку ў Ленінградзе, а потым у Маскве.
Газэта выходзіла да лютага 1919 г. У пачатку 1920 г.
Ц. Гартны быў выкліканы з арміі ў Смаленск і спачатку
заняў пасаду сакратара газэты „Савецкая Беларусь“, якая
начала выдавацца, а з 19 ліпня (№ 5) яму было дару-
чана разам з т. Чарвяковым рэдагаваць яе. Рэдактарам
„Сав. Беларусі“ Ц. Гартны быў з некаторымі перапын-
камі да канца ліпня 1921 году. У 1920 г. ён быў таксама
рэдактарам і „Работніцка-Сялянскае Беларусі“—вячэрній
штодзеннай газэты, з № 4 1924 г.—сталы рэдактар часо-
пісу „Полымя“ аж да гэтага часу.

У складзе рэдактароў зборніку „Беларусь“ за 1924 г.
ёсць і Ц. Гартны; ён таксама рэдагаваў і кнігу Мялешкі
„Соцывілістычны рух на Беларусі“, 1927 г.

Вершаваныя творы.

1917 год.

Да жаўранка.— „Гоман“, газета. Вільня. 1917, № 30.

Капыль. (Пасьвячаю таварышу-другу Р. С. Шурынскаму).— „Вольная Беларусь“, газ. Менск. 1917, № 22.

Краю роднага ні кіну. Там-сама, № 34.

Дарадчыкам. Там-сама, № 35.

1918 год.

Паэзія і маці (паэмка). „Зажынкі“, зборнік. Москва, 1918, ст. 61—64.

Атыда! Там-сама, ст. 76.

Восяньню. " ст. 78.

Хачацца жыць. " ст. 78.

Адвячоркам. " ст. 75.

Я люблю цябе, як маці... Там-сама, ст. 75.

К Богу праведнаму.— „Вольная Беларусь“. Менск, 1918, № 15.

Таварышу. Там-сама, № 20—21.

Мілы сэрду майму ўсходы... Там-сама, № 24.

Каваль.— „Беларускі Шлях“ гаэта. Менск. 1918, № 57.

Работніцкая і сялянская рэвалюцыя— „Дзяньніца“, газ. 1918, № 1.

К працы. Там-сама, № 2.

Мая хата. " № 3.

Два слоўцы. " № 4.

Таварышу. " № 4.

Я люблю. " № 5.

Далакопам Равалюцыі. Там-сама, № 5.

Да музы. Там-сама, № 6.

Калысная песьня. Там-сама, № 8.

Каваль. Там-сама, № 11.

Съешся!. " № 12.

Песьня гарбара. Там-сама, № 12.

Да ветру. Там-сама, № 13.

Эвеi. " № 13.

Прычты. " № 13.

Адвячорак. " № 14.

Панясяуся я са звонам... Там-сама, № 15.

Я хадеў бы пяць... Там-сама, № 16.

Хвілямі. Там-сама, № 17.

Хаденяня. " № 17.

Пазыў. " № 18.

Аброзок. " № 20.

Гарыць касцер мой у цямне... Там-сама, № 21.

На пярэдадні. Там-сама, № 22.

Маёй песьні далі тоны... Там-сама, № 22.

Бачыў я... Там-сама, № 23.

Песня красноармейца. Там-сама, № 29. Подп.—Коммуніст-Беларус.

З цыклю „Зоў будзячы“.(Ахвяруецца т.т. Я. Петровічу, А. Усціновічу і Я. Лагуну). 1. Эwon. 2. Польмя. 3. Я жыву. 4. Без работы.

5. „Не траць часу на хвіліны...“ (Е. С. Канчэру). 6. Бунт. 7. Прозьба.

- 194** (А. Чэрвякову). 8. Беларусу. 9. Эванар. 10. Чырвонаармейцы. 11. Змагайся. Там-сама, №№ 24, 25, 27—32.
 Бежанцы. Там-сама, № 26.
 Песня красноармейца. Там-сама, № 29. Подп.—К о м м у н і с т -Б е л а р у с .
 Ткачыха. Там-сама, № 33.
 Новая хатка. " № 34.
 Развітаныя. " № 35.
 Ліхтаршчык. " № 35.
 Годзі! " № 36.
 Да 25 акцябра. Там-сама, № 37.
 Ноцчу. Там-сама, № 37.
 Восінн. " № 38.
 Старцы. " № 40.
 Промін. " № 41.
 Сьвіща веция нападворку... Там-сама, № 42.
 Казалі мне... Там-сама, № 43.
 У хаца. " № 44.

1919 год.

- Я люблю—„Дзяньніца“. 1919, № 1 (45).
 Я люблю гэты вобраз краіны... Календар „Заранка“. Менск. 1919, ст. 21.
 Wichura.—„Bielauskaje Zuccio“, čas. Wilnia-Miensk. 1919, № 7.

1920 год.

- К паўстаньню.—„Сав. Беларусь“. 1920, № 2. Подпіс—В а р т а в ы .
 Адкажаця. Там-сама, № 3. Подпіс—В а р т а в ы .
 Пасыяшыця! Там-сама, № 4. Подпіс—В а р т а в ы .
 Прышоў мамэнт. Там-сама, № 5.
 Няўжо? Там-сама, № 6. Подпіс—Па ў люк В а р т а в ы .
 Дар. " № 7.
 Нараджэннія. Там-сама, № 9. Подпіс—Па ў люк В а р т а в ы .
 Наперад, гэй! Там-сама № 9.(19)
 Чырвоны съязг. " № 10.
 Устаныце. " № 14.
 Адраджэнніе. " № 17.
 Радзіны. " № 20.
 Рожа. " № 25.
 Аднаўленніе. " № 29.
 Прыход. " № 31.
 Жывому жыць. " № 33.
 Я хацеў бы... " № 35.
 Чырвоны мак. " № 40.
 Ни скрые зорак цемянь ночы. Там-сама № 57.
 Ад сахі, ад станкоў. Там-сама, № 77.
 Наперад, гэй! Там-сама, № 79.
 Да працы! " № 81.
 З свободных вёсак. Там-сама, № 85.
 Шырокі шлях. Там-сама, № 89.
 Дэмантрацыя. " № 92.
 Будзь пярэднім " № 93.

Парэзаная дарожка. Там-сама, № 96.
Вёска. Там-сама, № 97.
Путь к коммуне—„Звезда“, газ. Смаленск 1920, № 531.

1921 год.

Замадайма.—„Сав. Беларусь“. 1921, № 6.

На варще. Там-сама, № 12.

Раныш і цяпер. „ № 19.

Песьняру. „ № 33.

Сельскі рэйком. „ № 52.

Не даждуща. „ № 56.

За свабоду. „ № 57.

Сцяна фэдэралістаў. Там-сама, № 60.

Народ. Там-сама, № 62.

Зямля людзкая—вольны край. Там-сама, № 69.

Працуй, ратай. Там-сама, № 80.

Вечная сіла. (Памяці чыннасць народавольцаў). Там-сама, № 83.

На магілках папярэднікаў. (Памяці растрэленых у Бадайбо ў 1912 г.).

Там-сама, № 84.

Беларусь. Там-сама, № 95.

Камунар. „ № 111.

Айчына. „ № 117.

Мітынг. „ № 128.

Будаваньне. „ № 138.

Панства працы. „ № 143.

Абдулжэннне. „ № 147.

За працаю. „ № 153.

Б. С. С. Р. „ № 159.

Да сонца „ № 170.

Шлях паўстаўшых. Там-сама, № 173.

К зорам! Там-сама, № 175.

1922 год.

Па дарозе да будучыны.—„Полымя“, час. Менск. 1922, № 1, ст. 7.

Сельскі мітынг. Там-сама, № 1, ст. 8.

Бэрлін.—„Сав. Беларусь“. 1922, № 179.

Ч-а-т-э-р-ы. Там-сама, № 292.

1923 год.

Яна ідзе.—„Маладняк“, час. Менск. 1923, № 1, ст. 12—13.

З цыклю „Сучасны Бэрлін“ III Sigesalles (Алея Перамогі). „Полымя“, 1923, № 2, ст. 58.

Беларускі народ. Там-сама, № 3—4, ст. 5—6.

Я іду да ўсходу. „ № 3—4, ст. 7.

Хто мы? „ № 5—6, ст. 3.

Будаваньне. „ № 5—6, ст. 4.

Пакуль жыў—для мяне... Там-сама, № 5—6, ст. 5—6.

Праца. Там-сама, № 7—8, ст. 30—31.

Зълітасць. „ № 7—8, ст. 31—32.

Беларуска. „ № 7—8, ст. 32—33.

Вясковець-рабфакавець.— „Маладняк“, 1924, № 5, ст. 16.

Вечнае.— „Полымя“, 1924, № 1 (9), ст. 73—74.

Сымфонія. Там-сама, № 1 (9), ст. 74.

За вакном. ” № 1 (9), ст. 74—75.

З цыклю „Горад. 1 Адвячоркам. 2 Ноччу. Там-сама, № 2 (10), ст. 27—28.

Мая душа. Там-сама, № 2 (10), ст. 28.

Каля бору сонца ходзіць. Там-сама, № 3 (11), ст. 37—38.

Восеннае. Там-сама, № 4, ст. 52—53.

Наперад.—Беларускі Раб.-Сялянскі Календар на 1924 г., ст. 80.

1925 год.

Зімніе.— „Полымя“, 1925, № 1, ст. 81.

Мне ў сэрца раніла страла. Там-сама, № 1, ст. 32.

Чырвоная радзіма. Там-сама, № 3, ст. 21.

Пераплёт. Там-сама, № 5, ст. 54—55.

БССР.— „Малады Араты“, час. Менск. 1925, № 17—18, ст. 2.

1926 год.

Капыль.— „Полымя“. 1926, № 1, ст. 73—76.

Дапрызыўнікі. Там-сама, № 4, ст. 53.

1927 год.

Адзін, другі дзесятак будзе...— „Сав. Беларусь“, 1927, № 6.

Мастацкая проза.

1918 год.

Мудрагель (сказ).— „Зажынкі“. Зборнік. Москва. 1918, ст. 56—58.

Ноччу. Там-сама, ст. 79—81.

Распусньніца (сказ). Там-сама, ст. 50—52. Таксама зъмешчаны і ў „Дзяянынды“, газ. 1918, № 2.

Распусньнік (сказ).— „Дзяянынца“, газ. Пецярбург, 1918, № 7.

Німа працы (сказ). Там-сама, № 9.

Іх сьвята. (Вядлікодны сказ). Там-сама, № 11.

Лісты (сказ). Там-сама, № 12.

На прадвесні (сказ). Там-сама, № 14.

За свабоду. Там-сама, № 22.

Алена. ” № 26.

Байструк. ” №№ 30, 31, 33, 35.

Думкі ” № 39.

Штрайбрэхар. ” №№ 40, 41, 42.

1920 год.

Спатканьне (апавяданьне).— „Вольны Сыцяг“, часапіс, Менск, 1920, № 2, ст. 2—4.

Чырвонаармеец Панкел Ліпа (сказ).— „Савецкая Беларусь“, газ. Менск, 1920 №№ 1 (11), 3, 4, 6, 10, 12, 16, 19, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41.

Дойдам, сынок. Там-сама, № 3. Подпіс—Ш чыры.

Адамсьціў. Там-сама, № 7. Подпіс—Чырвонь.
Бегунец. № 8. " Язэп Чырвонь.
Загадзе. № 10. "

Гістарычная Заля. (Думкі, навееные звездам саветаў Менскага павету).
Там-сама, № 86.

На пярэдадні (уражанье на адчыненьне 2-га Ўсебеларускага Зьезду
Саветаў). Там-сама, № 87.

1921 год.

Непажаданаму. (Замест калянднага сказу)— „Сав. Беларусь”, газ. Менск.
1921, № 5.

Чырвоные Ўсходы. (Пасьвяшчаецца 9 студзеня 1905 г.). Там-сама, № 17.
Нарараджэнъне. (Памяці Кароля Лібкнэхта і Розы Люксэмбург). Там-сама,
№ 12.

Помста. (Апавяданьне). Там-сама, №№ 45, 48, 50, 52.

Як памёр Сымонка-інжынер. Там-сама, № 27.

Съмердзь маладзенъкага камунара. (Эдарэнъні Вялікай Камуны). Там-
сама, № 60. Падпісанася — Ц. Г.

1923 год.

На руінах.— „Полымя”, час. Менск, 1923. № 2, ст. 6—28.

Трэскі на хвалях. Там-сама, № 3—4, ст. 21—56.

Больш за ўсіх. Там-сама, № 5—6, ст. 29—52.

1924 год.

На новым месцы.— „Полымя” 1924, № 1 (9), ст. 79—131.

Чапіла душы. Там-сама, № 4 (12), ст. 3—16.

Міхасёва Марыя. „Беларуская Работніца і Сялянка”, час. Менск,
1924, № 2, ст. 7—11.

1925 год.

На перагібе. (Э другое квадры роману „Сокі Цаліны“).— „Полымя”,
1925, № 2, ст. 3—36; № 8, ст. 3—31.

Прысады. Там-сама, № 4, ст. 3—17.

Шчырая душа. Там-сама, № 5, ст. 3—13.

Ядзя-жучок. (Эскіз).— Там-сама, № 6, ст. 41—58.

1926 год.

Праводзіны.— „Полымя”, 1926, № 2, ст. 3—13.

Таварыш інспэктар. Там-сама, № 5, ст. 3—21.

1928 год.

Гаспадар. (Апавяданьне).— „Полымя”, 1928, № 1, ст. 19—42.

Драматычныя творы.

1918 год.

Хвалі жыцьця. Драма ў 3 дзеях і 21 з'яве— „Зажынкі”, зборнік.
Масква, 1918, ст. 1—39.

1924 год

Сцэнялістка. Драма ў 5 дзеях.— Сцэнічныя творы. Кн. 2, 1924, ст. 3—65. 197

198 1926 год.

На стыку. П'еса ў 5-ці даеях з сучаснага местачковага жыцьця.— „Полымія”, 1926, № 3, ст. 3—38.

Гэта п'еса ўвайшла ў зборнік „Прысады”. Там надрукавана і „Дэзве сілы”. Драматычныя сцэнкі з жыцьця прамысловага цэнтру.

Артыкулы.

1917 год.

Работнікі-беларусы ў Петраградзе.— „Вольная Беларусь”.—Менск. 1917, № 15.

1918 год.

(Уступны артыкул).— „Дзяньніца”, газета. Петраград. 1918, № 1, Подпіс—Д. Ж.

„Сабацёры”. Там-сама, № 1. Подпіс—Мужык.

Лёс Беларусі. Там-сама, № 1. Подпіс—Д. Ж.

Бліжэйшыя мэты выдавецкага аддзелу Беларускага Нацыянальнага Камісарыту. Там-сама, № 2.

Варунікі нямецкага міру і становішча Беларусі. Там-сама, № 4. Подпіс—Ц. Г.

Парціянская вайна на Беларусі. Там-сама, № 5. Подпіс—Д. Ж.

Аб Украінскай Радзі. Там-сама, № 5. Подпіс—Жыла.

Апарыліся (політ. арт.). Там-сама, № 5. Подпіс—Мужык.

Аб нацыянальным руху. Там-сама, № 5. Адзін артыкул падпісаны— З. Жылуновіч, другі бяз назывы—Ц. Г. У гэтых № маеца і інформація за подпісам—Зыміро.

Нашы задачы. Там-сама, № 8. Подпіс—Жыла.

Беларусь, як частка Савецкай Фэдэрэцыйнай Рэспублікі. Там-сама № 8. Подпіс—Д. Ж.

Алякун буржуазі. Там-сама, № 9. Подпіс—Жыла.

Заўчэснія. Там-сама, № 9. Подпіс—Д. Ж.

Нацыянальныя спрэчкі. Там-сама, № 9. Подпіс—Д. Ж.

Нашы задачы. Там-сама, № 10. Подпіс—Д. Ж.

Захопнікі. Там-сама, № 12.

Гэтман рэакцыі. Там-сама, № 13. Подпіс—Д. Ж.

Яснея (політ. арт.). Там-сама, № 13. Подпіс—Беларус З.

Масква, 28 мая. (Уступны арт.). Там-сама, № 14.

Лупіны (політ. арт.). Подпіс—Д.

Нітачка (політ. арт.). Подпіс—Знайомы.

Аб кадэтах. Там-сама, № 15. Подпіс—Д. Ж.

М. Капыль у равалюцыі. Там-сама, №№ 15, 16, 17, 19, 21, 25, 29.

Подпіс—Стары С.-Д.

Пошасць (політ. арт.). Там-сама, № 16.

Рупіць. (Белар. справа). Там-сама, №№ 16, 17. Подпіс—Шчыры Беларус.

Хаўрус пашыраеда. Там-сама, № 17.

М. Капыль, Мінская губ. (Допіс). Там-сама, №№ 18, 19. Подпіс—Капылянін.

Задачы бежанцаў-беларусаў. Там-сама, № 19. Подп.—З. Ж.

Масква 21 юля і 30 юля. (Уступн. арт.). Там-сама, №№ 20, 22, Подп.—
Стары С.-Д.

Пазнаньня Беларусі (немцамі). Там-сама, №№ 19, 22.

Груганы і совы. (Белар. справа). Там-сама, № 20. Подп.—Шчыры
Беларус.

„Беларускі Шлях“. (Аб газэде, што выдавалася ў Менску). Там-сама,
№ 21. Подп.—Хадака.

Сталася (політ. арт.). Там-сама, № 22. Подп.—Зымітро Капылянін.
Верна съдэжка. (Нац. пытаньне ў Расійскай фэлэрацыі). Там-сама,
№ 23.

Акцияберская Рэвалюцыя і беларусы. Там-сама, № 24. Подпіс—
Стары С.-Д.

Ігра цягненца (політ. арт.). Там-сама, № 25. Подп.—Шчыры Беларус.
Угаворнікі. (Белар. справа). Там-сама, № 26. Подп.—Шчыры Беларус.

Стара работа (політ. арт.). Там-сама, № 27. Подп.—Стары С.-Д.

Каміважыры Беларускай Рады. Там-сама, № 27. Подп.—Стары С.-Д.

І нацыям дастанецца. Там-сама, № 27. Подп.—Зміжыла.

Хітрая забава (політ. арт.). Там-сама, № 28. Подп.—Э. Ж.

Правальваеца зямля. (Белар. справа). Там-сама, № 29. Подп.—Шчыры

Беларус.

Значнасць нацыянальнага пытаньня. Там-сама, № 30. Подпіс—

Зміжыла.

Дадатачны варункі замірэння: Беларусь. Там-сама, № 32.

Чые гроши (аб Беларускай Радзе). Там-сама, № 33. Подп.—Шчыры

Беларус.

Ці шкодна. Там-сама, № 34.

Ня зъмянілася (політ. арт.). Там-сама, № 34. Подпіс—Беларус-
Камуніст.

Зарухалі (аб Бел. Нар. Рэспубліцы). Там-сама, № 35. Подп.—Беларус-
Камуніст.

Няпрыстойна камуністам! (У справе выступленыя газэт супроць Бел.
Нац. Камісарыту). Там-сама, № 35. Подп.—Камуніст-Беларус.

Беларуская партыя с.-р. Там-сама, № 37. Подп.—Беларус-Камуніст.

Новы супроціў рэвалюцыйны акт (аб Беларускай Радзе). Там-сама,
№ 36. Подп.—Беларус-Камуніст.

Лопая (політ. арт.). Там-сама, № 38.

Як-жа з Беларуссю? Там-сама, № 38. Подп.—Беларус-Камуніст.

Чорныя хмары (політ. арт.). Там-сама, № 40. Подпіс—Беларус-Ка-
муніст.

Шукаюць падпоркі (аб Бел. Радзе). Там-сама, № 39. Подп.—Шчыры
Беларус.

Новыя правіды (політ. арт.). Там-сама, № 39. Подпіс—Беларус-
Камуніст.

Сударгі (аб Белар. Радзе). Там-сама, № 41. Подп.—Шчыры Беларус.

Беларусы-камуністы іх арганізацыі. Там-сама, № 41. Подп.—Белар-
ус-Камуніст.

Правіды (політ. арт.). Там-сама, № 41. Подп.—Зміжыла.

Беларуская камуна! Там-сама, № 43. Подп.—Белар.-Камуніст.

Ой, як хочацца жыць (аб Беларускай Радзе). Там-сама, № 43.

Няхай жыве працоўная фэлэрацыя (арт.). Там-сама, № 44.

200 Беларуская літаратура (нарысы і агляды). Лекцыя, чытаная ў беларуским народнум Унівірсітэту ў Маскве.— „Зажынкі“. Зборн. Масква. 1918, стар. 109—135.

1920 год.

Не плебесцыт, а анексія.— Сав. Бел. 1920, № 2. Подп.— Беларусь. Панскіе служкі (аб белар. „незалежніках“). Там-сама, № 3. Подп.— Чыровонь.

Бязмодная злосць буржуазіі. Там-сама, № 3 (13).

Трымающца з гонарам (політ. арт.). Там-сама, № 4 (14).

Па сцяжынды ката Мураёва (політыка Польшчы). Там-сама, № 4. Подп.— Чыровонь.

Чакаймо лепшага (м. Капыль на Меншчыне). Там-сама, № 4. Подп.— Капылянін. Так-сама і ў № 9.

Усе ўзоркі на ўсход (політ. арт.). Там-сама, № 6. Подп.— Кліч.

Трэба скончыць з Урангэлям. Там-сама, № 6.

Чаму ёсьць гэтак (аб распаўсядожаныні бел. літаратуры праз „Цэнтра-пачаць“. Там-сама, № 6.

Мірная нарада і льос Савецкай Беларусі. Там-сама, № 7.

Паны-грабіця! Там-сама, № 7. Подп.— Сымон Гляк.

На баразьбу за аслабаненъне Беларусі. Там-сама, № 7. Подп.— Габрусь Друк.

Вялікая мучальница (аб Беларусі). Там-сама, № 8. Подп.— Кліч.

Патрэбны новыя патугі (політ. арт.) Там-сама, № 8.

Беларуская белагвардзейшчына. Там-сама, № 8. Подп.— Гляк.

Мала аслабаніць—трэба замацаваць падеду (аб Беларусі). Там-сама, № 9. Подп.— Кліч.

Год ужытку паміжнароднай злукі рабочых. Там-сама, № 9. Подп.— Пяцро Смык.

Кідающца на хітрыкі (політ. арт.). Там-сама, № 10. Подп.— Габрусь Друк.

Згода Рәссеi з Літвою. Там-сама, № 10. Подп.— Змітро.

Сяляне, ня дайце пану вашага хлеба. Там-сама, № 10.

Паны хоцьць даканаць Савецкую Беларусь. Там-сама, № 12. Подп.— Янка Кліч.

Ня просім вашай апекі (політ. арт.). Там-сама, № 13, подп.— Шчыры Беларусь.

Вымушма вярнуцца. (Мірныя перамовы з Польшчаю). Там-сама, № 14.

Ці трэба нам апякуні? (Мірныя перамовы). Там-сама, № 15. Подп.— Шчыры Беларусь.

Хітрые ды ня ў меру (політ. арт.). Там-сама, № 16.

Дарэмны ўсе спадзевы (політ. арт.). Там-сама, № 17.

Энou палохающа (політ. арт.). Там-сама, № 19.

Усё яшчэ клапоцяцца? (політ. арт.). Там-сама, № 19. Подп.— Шчыры Беларусь.

Рэвалюцыйны Усход. Там-сама, № 20. Подп.— Янка Кліч.

Новая Савецкая Рэспубліка (Кіргізская). Там-сама, № 21.

Паглядзімо. (Пляны Польшчы па пытаныні аб межах). Там-сама, № 22. Подп.— Шчыры Беларусь.

Ангельская рабочая з намі. Там-сама, № 24. Подп.— Сымон Друк.

Паны на мір ня ідуць. Там-сама, № 26.

Свягчы прачнуйся. (Зъезд народа ў Усходу ў Баку). Там-сама, № 27.
З чым і як яны едуць. (Мірная Нарада ў Рызе). Там-сама, № 28.
Подп.—Янка Кліч.

Паны стараоцца. Там-сама, № 29. Подп.—Янка Кліч.

Усё будзе зроблена." (Нацыянальны камітэты Віленшчыны і Горадзеншчыны). Там-сама, № 30. Подп.—Янка Кліч.

На ўсякі прыпадак (політ. арт.). Там-сама, № 31. Подп.—Янка Кліч.

Пара бараніць (інтарэсы Беларусі ў Рызе). Там-сама, № 33.

Мірная нарада ў Рызе і Беларусь. Там-сама, № 34. Подп.—Янка Кліч.

Апошня спробы (пляны паходу на сав. рэспублікі). Там-сама, № 35.
Подп.—Янка Кліч.

Дзеляць Беларусь. Там-сама, № 36.

Не тамедеся ў барацьбе. Там-сама, № 37.

Міралюбі Савецкай Расеі. Там-сама, № 38.

Што паны на гэта скажуць. (Самавызначэнне народа ў). Там-сама,
№ 39. Подп.—Янка Кліч.

Палохает і баіцца (пра Урангеля). Там-сама, № 40. Подп.—Сымон
Друк.

Пад пекных словы (мірная нарада). Там-сама, № 41.

"Бацькаў" гасцінец (політ. арт.) Там-сама, № 77. Подп.—Янка Кліч.

К дзяржаўнаму жыццю. Там-сама, № 77. Подп.—Зъміцер Ж—ч.

Белагвардзейцы і Савецкая Беларусь. Там-сама, № 78. Подп.—Бела-

рус Зъмітро.

Дзе-ж прычына (пагібелі Урангеля). Там-сама, № 79. Подп.—З. Ж.

Здаліся (політ. арт.) Там-сама, № 79. Подп.—Зъміцер Ж—ч.

Госцімі хай будуць (прыезд беларусаў з Амэрыкі). Там-сама, № 81.

Подп.—Янка Кліч.

Вялікі клопат (турэцкае пытанье). Там-сама, № 81. Подп.—Янка
Кліч.

Ахвярованые (падзел Беларусі). Там-сама, № 83. Подп.—Зъмі-
цер Ж—ч.

Неадкладныя пытаныні (на ўвагу Ўсебеларускага зьезду саветаў). Там-
сама, № 85. Подп.—З. Ж.

Рэвалюцыйная Ірландыя. Там-сама, № 86.

На пераломе. (Пасыя замірэнныя з Польшчаю). Там-сама, № 89.

Імем народу. (Ірляндзкае паўстаньне). Там сама, № 90. Подп.—Янка
Кліч.

8-мы Ўсерасійскі Зъезд Саветаў. Там-сама, № 91. Подп.—Янка Кліч.

Трэба кіравацца ў гэты бок (аднаўленыя сельскае гаспадаркі). Там-
сама, № 94. Подп.—Зъміцер Ж—ч.

Пад напорам рэвалюцыі (політ. арт.). Там-сама, № 95. Подп.—Зъмі-
цер Ж—ч.

Кроюць і шыюць (утварэныне новых дзяржаў у Зах. Эўропе).—Там-
сама, № 96. Подп.—Янка Кліч.

Беларуская літаратура. — Курс белоруссоведения. — Москва, 1920,
ст. 258—293.

Беларусь на пярэдадні новага жыцця. — „Вольны Сыцяг“, 1920,
№ 1.

Аддавайце ўсю ўвагу дзецим.— „Сав. Беларусь“. 1921, № 4. Подп.— Янка Кліч.

Ліга нацыяў, як забава. Там-сама, № 5. Подп.— З. Ж.

Дзеци—наша будучына. Там-сама, № 5. Подп.— Ж.

Не астаньцеся бяз отгуку („Тыдэнь дзіцяці“). Там-сама, № 6. Подп.— Ж.

Авантура цыгненца (Жэліхоўскі). Там сама, № 6. Подп.— З. Ж.

Хундамант рэвалюцыі (Эзэзд прац. асьветы). Там-сама, № 7. Подп.— З. Ж.

Ад Менску сто вярстоў к дэмаркліні. Там-сама, № 8.

Каму гэта трэба? (Бандытызм у Слуцкім пав.). Там-сама, № 8. Подп.— Шчыры Беларус.

Уміранье. (Белар. с.-р.). Там-сама, № 9. Подп.— Рыгор Друк.

Калі нейтральнае зоны (м-ка Капыль, Менск. губ.). Там-сама, № 10. Подп.— Уласны дапішчык.

Чортава балота. (Беларуская эміграцыя). Там-сама, № 11. Подп.— Беларус-Камуніст.

Наши бағацьці (лес). Там-сама. № 12. Подп.— Янка Кліч.

Слаўны вака (К. Лібкнэхт). Там-сама, № 12.

Гасціняванне беларускай рады ў м. Капылі. Там-сама, № 12. Подп.— Ка пылайні.

Вялікадзяржаўцы (с.-р.). Там-сама, № 14. Подп.— З. Ж.

Калі дэмаркліні. Настрой і сутнасць. Там-сама, № 14.

Першыя гадавіны 9 студзеня ў м-ку Капылі на Меншчыне (успаміны). Там-сама, № 17. Подп.— З. Ж.

Паны-«дэмакраты». Там-сама, № 18

Трэба хутчэй (да въезду прац. сац. апекі). Там-сама, № 24. Подп.— Янка Кліч.

Што кажуць паны і што кажуць лічбы.— Там-сама, № 29. Подп.— З. Ж.

Калі гэтamu канец? (Лёс Віленшчыны і Горадзеншчыны). Там-сама, № 26. Подп.— Шчыры Беларус.

Вялікі анархіст—князь Пётра Крапоткін (інакролёг). Там-сама, № 33.

Пад панска пятою.— Там-сама, № 35. Подп.— Ц. Г.

Думкі к часу (мукі адраджэння). Там-сама, № 35. Подп.— Янка Кліч.

Барацьба ўзманицяцца (клясавая барацьба на Заходзе). Там-сама, № 35. Подп.— Рыгор Друк.

Сывету, знаныя! (пашырэйнне культуры на ўссы). Там-сама, № 37. Подп.— Янка Кліч.

Кліны Лейд Джорджа. Там-сама, № 39. Подп.— Зымічэр Ж—ч.

Досыць панскіх гвалтаў (становішча закардонных беларусаў). Там-сама, № 40.

Да дэзвэртыраў каля нейтральных месц. Там-сама. № 41. Подп.— Янка Кліч.

Па другі фронт. (Белар. незалежнікі). Там-сама, № 43. Подп.— Сымон Друк.

Думкі к часу. 1. Дзе мы? 2. Выбухае напаверх. 3. Аб чым далей казаць? (Аб беларускай культуры). Там-сама, №№ 23, 43, 54. Подп.— Янка Кліч.

Бязпуцёвые. (Зьеад сацыялістых у Вене). Там-сама, № 52. Подп.—Янка Кліч.

Стойма на варце! Там-сама, № 53.

Кіпучая Італія. Там-сама, № 54. Подп.—Янка Кліч.

Вялікая справа (суботнікі). Там-сама, № 54. Подп.—Э. Ж.

Узмадняючая сіла (аб Парыскай Камуне). Там-сама, № 60. Подп.—Янка Кліч.

„Русацяны” (нац. пытаныне). Там-сама, № 62. Подп.—Янка Кліч. Яшчэ адна пабеда (згода з Турцыяй). Там-сама, № 62. Подп.—Ц. Г. Камуніцкая партыя і нацыянальнае пытаныне. Там-сама, № 66. Подп.—Э. Ж.

Чым заняты сацыялісты-згоднікі. Там-сама, № 68. Подп.—Ц. Г.

Знаходзяць выйсьце (рабочы рух у Нямеччыне). Там-сама, № 69. Подп.—Ж.

Белагвардзейская прарокі. Там-сама, № 69. Подп.—Ц. Г.

Аглядайцеся вакол (белагвардз. небяспека). Там-сама, № 71. Подп.—Ц. Г.

Балочас пытаныне (аб звароце ўцекачоў). Там-сама, № 72. Подп.—Э. Ж.-ч.

Камуністы і вёска. Там-сама, № 75. Подпіс—Э міцер.

Польская „правы“ для нацыяў. Там-сама, № 77. Подп.—Э. Ж.-ч.

На цвёрдым шляху (рабочас пытаныне ў Сав. Саюзе). Там-сама, № 79. Подп.—Янка Кліч.

Адумоўваюцца (расійская белагвардзейцы). Там-сама, № 82. Подп.—Э. Ж.-ч.

Савецкая ўласць і беларуская культура. Там-сама, № 84. Подп.—Янка Кліч.

Святыя беларускай моладзі (адчыненьне клубу ў Менску). Там-сама № 85.

Думкі аб беларускім тэатры. Там-сама, № 87. Подп.—Янка Кліч.

Уваскрасшыя цені (утварэніне „Абласнога Камітэту Саюзу Аховы Радзімы і Свабоды Зах. Акрай Pacii“). Там-сама, № 87.

Як паны робяць з Беларусі Польшчу. Там-сама, № 88.

Па вольных абшарах (дарожныя нарысы) (Случчына). Там-сама, №№ 104, 107, 109, 111. Подп.—Я. Смык.

Чырвоны золак (нарысы з беларускай паэзіі). Там-сама, № 105. Подпіс—Янка Кліч.

Успамінаюць (адозва Пілсудзкага і незалежнікі). Там-сама, № 111. Подп.—Э. Ж.

Новы час заве к творчай працы. Там-сама, № 117. Подп.—Янка Кліч.

Адумоўваюцца (белар. незалежнікі). Там-сама, № 117. Подп.—Э. Ж.-ч.

Верхня-Сілезкі вузел. Там-сама, № 121. Подпіс—Янка Кліч.

Чым заняты белагвардзейцы. Там-сама, № 123. Подп.—Э. Ж.

Сярод беларускіх незалежнікаў. „Марнатраўцы“. Там-сама, № 126. Подп.—Э. Ж.

Трэба ажыцьцёвіць (дапамога пісьменнікам). Там-сама, № 128.

Даслужыўся (пра Алексюка). Там-сама, № 129. Подп.—Сымон Друк.

Не забывайцеся (Зах. Беларусь). Там-сама, № 135. Подпіс—Сымон Друк.

Калі з іх дух выйдае (аб белар. незалежніках). Там-сама, № 136.

Подпіс—Янка Кліч.

- 204** Паны за працаю (далучэніне сярэдній Літвы да Польшчы). Там-сама, № 137.
Трэба разсейваць (пляны незалежнікаў). Там-сама, № 141. Подпіс—
Сымон Друк.
Белагвардзейцы за самааховаю. Там-сама, № 146. Подп.—Э. Ж.
Гаданыне на гушчы з кавы (політ. арт.). Там-сама, № 147. Подпіс—
Сымон Друк.
Белагвардзейцы баяцца праўды аб Рацей. Там-сама, № 148. Подпіс—Э. Ж.
Аб чым шапаціць польскія маркі. Там-сама, № 151. Подпіс—Э. Ж.
К чаму вядзе бандыт—Савінкаў. Там-сама, № 159. Подпіс—Сымон
Друк.
Беларуская літэратура, як папярэдніца пролетарскай (беглыя нарысы).
Там-сама, №№ 151, 153. Подп.—Янка Кліч.
Съяды царскае атруты (сярод настаўніцтва). Там-сама, № 157. Под-
піс—С. Смык.
Клясавыя падставы беларускай культуры. Там-сама, № 161. Подп.—
Янка Кліч.
Тэатр на Беларусі. Там-сама, № 163. Подп.—С. Смык.
Вялікі стратак (съмерць С. Булата). Там-сама, № 163.
Німа прытулку (эмігранты). Там-сама, № 167. Подп.—Э. Ж.
Хто яны? (ППС). Там-сама, № 169. Подп.—Сымон Друк.
На пудніне к гібелі (політ. арт.). Там-сама, № 171. Подп.—Сымон
Друк.
Не ахвяры, а братняя дапамога (галадуючым Паволжа). Там-сама, № 173.
Поэта красы і съветльных дасягненняў (А. Блок, інэролёг). Там-сама,
№ 175. Подп.—Э. Ж.
К новаму жыццю (да гісторыі Сав. Беларусі).—Школа и Культура
Сов. Бел. 1921, № 1—2.

1922 год.

- 1 студзеня—рэволюцыйна-гітарычнае съвята Савецкай Беларусі.—
„Полымя“. 1922, № 1, ст. 41—44. Подп.—Э. Ж.
Аб крытыцы „Босыя на вогнішчы“ і яшчэ аб саміх „Босых на вог-
нішчы“ М. Чарота. Там-сама, № 1, ст. 64—70.
На шляху да ўлады (1 мая ў Бэрліне)—„Сав. Беларусь“, 1922, № 109.
Nieder mit der Reaktion! (Далоў рэакцыю!) (допіс з Бэрліна). Там-сама,
№ 165.
Газэты ў Нямеччыне. Там-сама, № 177. Подп.—Э. Ж.
У глыбі Беларусі (падарожнае). Там-сама, №№ 191, 192, 194, 197—203,
204, 206, 220.
Бэрлін і ў Бэрліне [расейская белагвардзейщына]. Там-сама, № 190, 193
Слаўны навольнік (Эрнест Толер). Там-сама, № 206.
Ад Бэрліну да Менску. Там-сама, №№ 195, 199, 200, 203—206, 208, 220.
Дзеяя ведама чытачом і на карысць майм крытыкам (патрэбная
справка). Там-сама, № 214.
Адказ на артыкул П. Любецкага „Бел. Выдавецкая справа ў Бэрліне“,
зъмешчаны ў „Сав. Бел.“.
Беларускасць у Капылі. Там-сама, № 216.
Нямеччына перажывае цяжкі час. Там-сама, № 232.
Гадавіна нашага універсітету. Там-сама, № 240.

Нечысьць засосвае (з Капылю). Там-сама, № 251. Подпіс—З. Ж.
З Усходу на Захад (да гісторыі рэволюцыі). Там-сама, № 292.

1923 год.

Беларускі Парнас у новай вонратцы (абегла-крытычны нарыс).—„Полымя“. 1923, № 2, ст. 68—85. ✓

Уступамі да Акцыябра (да гісторыі Савецкае Беларусі). Там-сама, № 5—6, ст. 141—149; № 7—8, ст. 86—91. Подпіс—Ж. Х. З.

Пара пісаць гісторыю рэволюцыі. Там-сама, № 5—6, ст. 89—91.

Два бакі беларускага руху. Там-сама, № 3—4, ст. 69—74.

Эпізод з жыцця беларускага часопісі („Дзяньніцы“). Там-сама, № 7—8, ст. 111—117. ✓

Беларуская пісьменнінасць і этапы яе разьвіцця.—„Праца“. Календар на 1923 г., Менск, ст. 47—51. ✓

Нельга маўчай! (Задушэнне нац.-культ. руху ў Зах. Беларусі).—„Сав. Беларусь“. 1923, № 91.

Начаснае пытаньне. Там-сама, № 117.

Азнаямленне рабочых розных краін са здабыткамі пролет. культуры. Адказ на ліст пісьменнікаў-украінцаў з аб'яднання „Гарт“.

Прыкрай праўда. Там-сама, № 154.

Адказ на крытычныя заувагі Каралькевіча („Наш Сцяг“, Вільня, 1923, № 5) на артыкул Жылуновіча „Два бакі бел.-нац. руху“ („Полымя“, 1923, № 3—4). ?

Беларускую кніжку—у школу. Там-сама, № 170.

У лягеры белых. Там-сама, № 176.

Белагвардзейская чудакі. Там-сама, № 244.

Няхай жыве Кампартыя Нямеччыны! Там-сама, № 270.

В. Я. Брусаў—паз гораду (да 50 ўгодкаў яго жыцця). Там-сама, № 287. i w 289
Русіфікатарская палітыка царскага правіцельства (аб польскіх вывесках). Там-сама, №№ 272, 273, 285, 291, 296, 299.

Гомель пры злучэнні (уражанні). Там-сама, № 284.

Свята беларускай журналістыкі (да ўгодкаў часопісі „Полымя“).

Там-сама, № 294.

Вядомая гадавіна (пядёхгодзьдзе Савецкай Беларускай Рэспублікі).

Там-сама, № 300.

1924 год.

Ад каstryчніка да лютага 1918 г. (да гісторыі Савецкае Беларусі). „Полымя“, 1924, № 1, ст. 163—173. Подпіс—Ж. З. Х.

Прадсъмертны ліст Я. Пуліхава. Падаў З. Ж. Там-сама, № 2.

Організацыйны сіл (да гісторыі Савецкае Беларусі). Там-сама, № 2, ст. 163—179. Подпіс—Ж. Х. З.

У надзеях над прасторамі. Жыццё і творчасць Алеся Гурлы. Там-сама, № 3, ст. 117—135.

Менскае таварыства Прыгожых Мастацтваў (з гісторыі опозыцыйнага руху ў Беларусі). Там-сама, № 3, ст. 160—166. Подпіс—З. Ж.

Гістарычны момант (да гісторыі Савецкае Беларусі). Там-сама, № 4, ст. 144—158. Подпіс—Ж. Х. З.

Беларуское пісьменства. Гістарычна-крытычны нарыс.—„Беларусь“, зборнік. 1924, ст. 287—321. ✓

206 Люты—кастрычнік у беларускім нацыянальным руху. Там-сама, ст. 182—194.

Тысяча! (Вых. № 1000 газэты „Сав. Беларусь“).—„Сав. Беларусь“, 1924, № 3.

З далучанай Беларусі (г. Ворша). Там-сама, № 43, 45.

Беларуская мова і газэта „Беднота“. Там-сама, № 68. Подп.—Сымон Друц.

Трылога „культурнага“ сэрга (політ. арт.) Там-сама, № 132.

„Цар Максімільян“ на менскай концы (?). Там-сама, № 138.

Наша ўрачыстасць (Кастрычнік). Там-сама, № 258.

Праф. Б. І. Эпімах-Шыпіла, як піанэр беларускага руху (да выдання пачаснай пэнсіі СНК Бел. Рэсп.). Там-сама, № 297. Подп.—З. Ж.

З Уходу—на Захад.—„Звезды“ газ. 1924, № 60.

1925 год.

Янка Купала (крытычна-біографічны нарыс). Эбор твораў Я. Купалы, т. I. 1925 г. ст. V—XXXI.

Эволюцыя беларускага кніжкі.—„Полымя“, 1925, № 1, ст. 117—135.

У сялянскіх гушчах. Случчына. Там-сама, № 4, ст. 173—184.

З'езд беларускіх нацыянальных організацый 25 сакавіка 1927 г.—Там-сама, № 6, ст. 202—206.

Рабочы рух у Беларусі ў 1905 г. і яго разьвіцьцё з 1890 г. Там-сама, № 8, ст. 113—157.

Будаванне Савецкае Беларусі і роля ў гэтым т. У. Ігнатоўскага.—„Маладняк“, 1925, № 6, ст. 5—14.

Польскія паны і беларуская культура.—„Сав. Беларусь“, 1925, № 154.

Як радзілася „Савецкая Беларусь“ штодзённай газэтаю. Там-сама, № 183.

Ліст у рэдакцыю (газ. у „Сав. Бел.“ адносна заўваг т. Нусінава на книгу „Чырвоны Дудар“). Там-сама, № 282.

Культурная связь з зарубежем. Там-сама, № 288.

Польскія паны і беларуская культура.—„Звезда“, газ. 1925, № 157.

1926 год.

Купчастая руні (крытычны нарыс) (аб творчасці А. Моркаўкі і П. Труса).—„Полымя“, 1926, № 2, ст. 156—164.

Беларуская інтэлігенцыя ў гістарычным аспекте. Там-сама, № 6, ст. 74—98.

Трэба выучыць рэволюцыйны рух!—„Сав. Беларусь“, 1926, № 5.

Тэхнічныя мажлівасці Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва. Там-сама, № 42.

Кніжны гандаль і яго заганы. Там-сама, № 44. Подп.—Сымон Друц.

Аб збыце кніжкі. Там-сама, № 46.

Кніжнае выдавецтва ў Савецкай Беларусі. Там-сама, № 99.

Эбіт беларускага кніжкі. Там-сама, № 102.

Мастацтва чорных (нэграў). Там-сама, № 103.

За рубяжы ў сьвет! (Азнаямленне працоўных іншых краін з беларускую культурою). Там-сама, № 107.

Пара скаваць „Бывайце здаровы, лявоніха ды цымбалы“! (Аб рэпэртуары Дзярж. тэатру). Там-сама, № 132.

- Ліст у рэдакцыю (газ. „Сав. Бел.“ у справе выступлення т. Табайніка на дыслудзе аб п'есе „Перамога“). Там-сама, № 239. Падп. і З. Бядуля. Філэзофія няпрытомнасці („Замежная Беларусь“, зборнік. Прага, 1926 г.). Там-сама, № 255.
- ✓ Аб мове ў Беларускім Дзяржаўным Тэатры. Там-сама, № 256.
- Трылога расце (політ. артыкул). Там-сама, № 258.
- ✓ Гераічнасць беларускай культуры (аб акадэмічнай конфэрэнцыі). Там-сама, № 264.
- ✓ Маё трэдзя спатканье з Якубам Коласам. Там-сама, № 266.
- Новы ўклад у беларускую культуру (адчыненне 2-га Да. Тэатру ў Віцебску). Там-сама, № 271.
- Яшча адзін дапамінак (політ. арт.). Там-сама, № 273.
- Рэжым экономіі ў Беларускім Дзяржаўным Выдавецтве. Там-сама, № 276.
- Што казалі раней і што кажуць цяпер (аб беларусах). Там-сама, № 278.
- Няхай „Полымя“ разгараецца. Там-сама, № 294.

1927 год.

- Літаратурны падзеі ў 1926 г.—„Полымя“, 1927, № 1, ст. 191—199. А. Бурбіс (рэволюцыйная харктарыстыка). Там-сама, № 2, ст. 180—195. Шкоднае ў беларускай літаратуры (што было і чаго не павінна быць). Там-сама, № 6, ст. 191—204. Таксама ў „Сав. Бел.“ № 232 друк са скарачэннямі.
- Беларуская літаратура і 10 год Каstryчнікавае рэвалюцыі. Там-сама, № 7, ст. 196—206.
- Беларуская літаратура да 10-годзьдзя.—„Эльвіза“, газ. 1927, № 254. Этапы развітия беларускай литературы.—„Просторы“, сборник. Минск. 1927, ст. 129—157. Подпіс—Сымон Друк.
- Восем гадоў на дзесятты (незалежнасці Беларусі).—„Сав. Беларусь“, 1927, № 1.
- Беларускі тэатр і Ф. Ждановіч. Там-сама, № 18.
- Усё далей ад панства няволі (політ. арт.). Там-сама, № 59.
- Ня трэба адставаць (аб пісьменніцкіх організацыях на Беларусі). Там-сама, № 64.
- Да скуткаў двухднёвой дыскусіі (літаратурныя суботнікі ў Інбелкультце). Там-сама, № 84. Подпіс—Сымон Друк.
- Беларускі друк. (Беглы агляд). Там-сама, № 99. Подпіс—З. Ж.
- ✓ Ці сапраўды „Узвышша“ ёсьць узвышша? (Па часопісу „Узвышша“ № 1). Там-сама, №№ 106—108.
- ✓ Узвышаўцы злуцца, узвышаўцы лаюцца (ліст у рэдакцыю). Там-сама, № 109. Подпіс—Сымон Друк.
- Наш баявы авабязак (да „Тыдню абароны“). Там-сама, № 160.
- З Менску—у Парыж (гутарка з пісьменнікам Ц. Гартным). Там-сама, № 238.
- Па чатырох краінах (сапраўднасць і ўражаныне). (Падарож за межы). Там-сама, №№ 240, 242, 243, 245, 248, 250, 252, 255, 257, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 292, 294, 296; 1928 г., №№ 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 17).
- Пытаныні даволі сур'ёзныя (да артыкулу А. Дудара ў № 236 „Сав. Бел.“) („Больш увагі пісьменніку“). Там-сама, № 248.

208 Ад калёніі да незалежнай дзяржавы. Там-сама, № 253.
Беларуская культура за дзесяць год.— „Чырвоны Сейбіт“, дадатак да
газ. „Бел. Вёска“. 1927, № 18—19.
Прадмова да кнігі Мялешкі „Соцыйялістычны рух на Беларусі“ Менск.
1927 год.

1928 год.

Рэволюцыйным шляхам (да дзесяцілецьця творчасці М. Чарота).— „По-
лымя“, 1928, № 2, ст. 178—191; № 3, ст. 152—172; № 4, ст. 167—186.
Прамова (на 2-й сесіі ЦВК БССР VIII склік). „Сав. Бел.“ 1928, № 9.
Са Случчыны. Там-сама, № 21.

Безнадзейныя мары (рэц. кнігі „Białorus“ Podhorskiego-Okołowa,
Wilno). Там-сама № 31.

• Першай беларуская савецкая газэта (да 10-годзьдзя „Дзяньніцы“).
Там-сама, № 52.

„Полымя“ на Украіне (падарож пісьменнікаў). Там-сама, №№ 72, 73,
75, 78, 79, 81, 84, 85.

Водгукі на процэс Грамады за рубяжом. Там-сама, № 127,
Пра кнігу наогул і пра беларускую ў асобку. Там-сама, № 138.

Праездам прац Украіну. Там-сама, № 248, ²⁴⁸

Цвёрдымі крокамі (да организацыі пісьменнікаў „Полымя“). Літара-
турны дадатак да газ. „Сав. Беларусь“. 1928, № 1.

Як разыходзіца беларуская мастацкая літаратура. Там-сама, № 2.

Аб творчасці М. Чарота да надыходзячага 10-годзьдзя яго літаратур-
най працы. Паэма „Босыя на вогнішчы“ і „Выбраныя вершы“. Там-
сама, № 5.

На фронце, што мае прарывы. (Пра беларускую музычную культуру).
Там-сама, № 18.

Фэльетоны.

Блізка што ўсе фэльетоны, якія былі зъмешчаны ў газэтах „Дзянь-
ніца“ і „Сав. Беларусь“, падпісваліся „Агадзён“ ці „Агадзень“, толькі
некаторыя „Васа“ і „Шэршань“. Большасць напісаныя вершам.

1918 год.

Пан-сабадёры (вершам)— „Дзяньніца“, газ. Пец, 1918, № 1.

Інталягэнт. Там-сама, № 1.

Пан, якіх многа (вершам) Там-сама, № 2,

Папоўскія гадкі (вершам). Там-сама, № 3.

Палітык. Там-сама, № 3.

Сымон-пан (вершам). Там-сама, № 4.

Ігнаты — сам апрадзяліўся (вершам). Там-сама, № 5.

Бог памагай (вершам). Там-сама, № 6.

Беларусы (вершам). Там-сама, № 8.

Рак, Заяк і Варонка (байка) (вершам). Там-сама, № 10.

Песня (вершам). Там-сама, № 12.

„Незалежная“ (вершам). Там-сама, № 16.

Начальства не паладзіла. Там-сама, № 17.

Цяперашнія (вершам). Там-сама, № 18.

Боляй казка, хоцькі праўда. Там-сама, № 18.

Песня (вершам). Там-сама, № 19.

Вялікая грамата. Там-сама, № 20.

Пастанавілі. Там-сама, № 23.

На магілі „Беларускага Шляху“ (вершам). Там-сама, № 25.

Чортава ігрышча Беларускай Рады (вершам). Там-сама, № 28.

Думкі маркотныя. Там-сама, № 36. Подпіс—В а с а.

Патрапіў ікрас. Там-сама, № 38. Подпіс—В а с а.

Ліст да беларускага народу. Там-сама, № 39. Подпіс—Твой сын
Зъмітров.

Новы партфэль (вершам). Там-сама, № 43.

На ўдзекі (вершам). Там-сама, № 44.

1920 год.

Шудоўная старонка. Па Я. Купалу (вершам).—„Сав. Беларусь“. 1920,
№ 2. Подп.—Шэршань.

Дзе дзецца? Там-сама, № 3. Подп.—Шэршань.

„Ні пазвалім“. Там-сама, № 6. Подп.—В а с а.

„Родныя зявы“ (вершам). Там-сама, № 21.

Міжпартыйная нарада. Там-сама, № 84.

Еду к ім. Там-сама, № 90.

Божа літасціўы. Там-сама, № 99.

1921 год.

Ці не парадзіш.—„Сав. Беларусь“, 1921, № 6.

Шаленства. Там-сама, № 14.

Белагвардзейскі гарнідар (вершам). Там-сама. № 29.

Новы футурызм. Там-сама, № 33.

Я—ня я і партыя не мая. Там-сама, № 50.

Прыходзяць сьвята. Там-сама, № 56.

Ня казка, а праўда. Там-сама, № 74.

Дагадаліся. Там-сама, № 78.

Штукары. Там-сама, № 84. Подп.—В а с а.

І друг друга абымем. Там-сама, № 90. Подп.—В а с а.

„Вышэйшыя палітыкі“ (як-бы фэльетон). Там-сама, № 149. Подп.—

Сымон Друк.

Вайна—ня жарты. Там-сама, № 159. Подп.—В. А с а.

Іголкі. Там-сама, № 161. Подп.—В а с а.

„Перагляд рэпэртуару“. Там-сама, № 167. Подп.—В а с а.

1923 год.

Бандыт Савінкаў на вылёце ў Польшчу (замест фэльетону)—„Сав.
Беларусь“, 1923, № 234.

Пераклады твораў Ц. Гартнага на іншыя мовы.

1927 год.

Прысады. Перевод Г. Бунтаря.—„Просторы“, сборник. 1927, ст. 59—77

Дрібница. Переклад в білорускай В. В.—„Вапліте“. Харків. 1927, № 5,
ст. 120—143.

Свиданіе. Пасхальная корзинка (Рассказы. Перевод Ш.)—Соки Целійны. Сборник, под ред. Антонова. 1928, ст. 53—72.
 Из песень кожевника. Перевод Л. Поляк.—Поэзия народов СССР. Сборник. Сост. С. Валайтис. 1928, ст. 41—42.
 Страйколом. (Оповідання). З білоруської переклав С. Пилипенко.—„Всесвіт“. 1928, № 11, ст. 1—6.
 З пісень гарбара (фрагменты). З білоруської, переклав І. Ю. К. „Гарт“. Харків, 1928, № 6, ст. 25.
 Червоноарміець Панкел Липа. З білоруської перекл. Л. Кардиналовська.—Харків. 1928, 48 стар.
 Щепки на волнах. Рассказы. Перев. с белорусского К. Пушкаревича.—Ленінгр. „Прибой“. 1928, 210 стр.
 Варта падкressльдь, што Ц. Гартны сам мала займаўся перакладамі з іншых моў. Можна налічыць некалькі брошур, перакладзеных з расійскіх мовы („Статут аб выбарах у Устаноўчы Збор“ 1917. „Дыкштэйн“. „Хто чым жыве“ 1918 г.) ды пераклад з украінскай—„Сіні этюд“ Хвілёвага, зъмешчаны ў „Полымі“ (1924 г. № 2, тут-же і рэцензія на кнігу).

Вершы-прысьвячэнні Ц. Гартнаму.

У гадавіну сьвяткаваньня 15-гадовага юбілею ў 1923 годзе Інстытутам Беларускага Культуры быў выданы зборнік, прысьвечены юбіляру. У ім і былі зъмешчаны вершы-прысьвячэнні Купалы, Коласа, Чарота ды Ясакара. Апроч гэтага, друкаваўся верш. Гурлы „Песьняр-эмаганіз“ ў „Сав. Беларусі“, 1923, № 286, а ў „Полымі“ № 2 за гэты-ж год верш Чарота „Ц. Гартнаму“. У 1921 г. Чарот друкуе ў „Сав. Бел“. № 175 верш „Кліч народу! Пасвячаю Ц. Гартнаму ў гадаўшчыну супольнай 1рацы ў газ. „Сав. Беларусь“. У 1924 г. ў „Мадняку“ (№ 5) зъяўляецца прысьвечены Ц. Г. верш Н. Чарнушэвіча „Рэволюцыйнэр“.

Агляды творчасці Ц. Гартнага.

Апроч спэцыяльных артыкулаў, прысьвеченых разгляду творчасці Ц. Гартнага, у ніжэй паданым бібліографічным сьпісе маецца некалькі агульных прац па беларускай літаратуре, дзе было вызначана месца: Ц. Гартнаму. З апошніх выбіраліся толькі тыя, дзе разгляду творчасці поэты быў прысьвечены асобны раздзел.

Новіна. Цішка Гартны. „Гоман“, газета, Вільна, 1917, № 44.
 Nowina. A. Našy peśniary. Literaturno-socyjalnyje narasy—Wilnia, 1918 h.
 Аб Ц. Гартным на стар. 38—45. Аўтар нарысу лічыць поэту съядомым пролетарам, які, аднак, не забываеца ў сваёй творчасці на вёску. Жывы, бадзёры тон—адзінака яго поэзіі.
 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі.—Менск, 1921 г.

Каротка на стар. 67—70 паданы біографічныя весткі і зроблены за-
ўвагі аб харктыры творчасці поэты. Падкрасылены мотывы барацьбы і
працы.

Карскі Е. Ф. Белоруссы. Том III, З. Художественная литература
на народном языке.—Петр. 1922.

Тэматычны разгляд вершаў, зъмешчаных у зборніку „Pieśni“ і ў газэ-
так. Пералічаюцца і фэльетоны. Стар. 334—341.

Цішка Гартны. На дзеян' пятнаццацехгадовага юбілею яго літаратур-
нае працы (1908—1923). (Аўтобіографія. Крытычны нарыс. Пасьвя-
чэнныі і выбраныя творы). Менск, ІБК. 1923 г.

Рэд.: В. В-ий—Червоний Шлях. Харків, 1923, № 9, ст. 252—253.
Зъмест: Аўтобіографія Ц. Гартнага. Вершы. Песьні гарбара, Сявец,
Каваль, Песьня жнія, Я ня маю срэбра, Мая хатка, Чырвонаармейцы,
Паўстаньне, Дар, Я жыву, Я люблю..., Да Нёмана, Неба, Зямля, За-
гудзі ты, вецер, Не паеду..., Аброзок, Не жартуй.—Э роману „Сокі
Цаліны“ Эварот на бацькаўшчыне. Пасьвячэнні: Я. Купала, Я. Колас,
Ясакар, М. Чарот.—М. Пятуховіч: Пролетарская поэзія і лірыка
Ц. Гартнага—У пачатку артыкула проф. Пятуховіч падае агульныя
заўвагі адносна пролетарской поэзіі. Ён лічыць, што ў адносінах формы
яна знаходзіцца ў стадіі шуканьня, затое сваім зъместам адрозні-
ваеца ад поэзіі буржуазнай. Адзнакі: бадзёры настрой, оптымізм,
урбанізм, вера ў моц колектыву; няма рэлігійнай містыкі, замест яе—
вера ў чалавечы розум. У беларускай літаратуры некаторыя з гэтых
адзнак знайшлі выяўленыне ў творчасці Ц. Гартнага. Творчасць яго
рэалістичная; праца і эмаганінне—асноўныя мотывы лірыкі, яна пра-
сякнута патосам рэволюцыйнага барацьбы.

А-ч, К. На вечары твораў Цішкі Гартнага. (Уражаныні). „Сав. Бела-
русь“, 1923, № 51.

А. Ч. Вечар твораў Цішкі Гартнага. Там-сама, № 51.

Б. Б. К 15-гадовому юбілею літаратурнай працы Цішкі Гартнага,
(1908—1923). Там-сама, № 285.

Бываеўскі, Назар. Пад знакам Каstryчніка. (Цішка Гартны, як
грамадзянін). Там-сама, № 286.

Цывіекіч, Ів. Цішка Гартны і беларускае друкаванае слова. Там-
сама, № 286.

15-гадовы юбілей Цішкі Гартнага. 1 Як прайшло съяткаваныне юбілею
(14-IIІ 1923 г.). 2 Павіншаваныні. Там-сама, № 288.

Юбілей пролетарскага поэта Цішкі Гартнага—„Червоний Шлях“.
Харків. 1923, № 9, ст. 232. Хроніка.

М-ий. Цішка Гартны (15-летие литературной деятельности З. Жи-
луновича).—„Звезда“. 1923, № 291.

Бабарэка, А. Вечар твораў Цішкі Гартнага. (15-III—1923 г.)—„По-
лымя“, 1923, № 3—4, ст. 112—114.

Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры. 4-е выд-не. Менск.
1926 г.

У гэтых выданыні, як і ў папярэдніх, зъмешчаецца нарыс аб твор-
часці Ц. Гартнага.

Драйзін, Ю. Музыка ў творах беларускіх поэтаў.—„Полымя“, 1925,
№ 6, ст. 148—154.

212 Паводле дасьледзін аўтара нарысу, музыка ў творах Ц. Г. адыгрывае меншую ролю, чым у Купалы да Коласа. Аднак і ён нямала ўжыванне ў сваёй поэзіі, бо адчувае яе содыяльную сілу. Асноўныя тоны—бадзёрасць.

Крывіч, Мікола. На перагібе. (Увагі да другой квадры роману „Сокі Цаліны”—„На перагібе“).—„Полымя“, 1926, № 6, ст. 149—158.
Бузук, П. проф. Галоўная асаблівасць мовы Цішкі Гартнага—
„Полымя“, 1926, № 5, ст. 131—135.

Карскіj: E. Geschichte der wiessrussischen Volksdichtung und Literatur. Berlin. 1926, стар. 190—194.

Піотуховіч, М. М., проф. Творчасць Цішкі Гартнага. (Лірыка і мастацкая проза).—„Росквіт“. Менск. 1927, № 1, ст. 118—131.

Украінскі пісьменнікі—Ц. Гартнаму—„Сав. Беларусь“, 1928, № 121. Прывітанне ад пісьменнікаў-украінцаў, якія сёлета наведалі Беларусь і не засталі ў Менску Ц. Гартнага.

Хлебцевіч, Евг. Белорусский пролетарский поэт Цишка Гартны. (к двадцатилетию его литературной деятельности)—„Читатель и писатель“, Москва. 1928, № 44—45, ст. 5.

Падарож Ц. Гартнага разам з другімі беларускімі пісьменнікамі ў 1927 г. за межы выклікала шэраг водгукau у замежнай прэсе. Так, інтэрв’ю з Ц. Гартным было зъмешчана ў часкіх пэрыодычных выданнях „Rude Pravo“ № 226, „Narodni osvobodžen“ № 260. Зацікаўліся беларускімі пісьменнікамі і беларускую літаратурою „Damov a Svet“, „Prager Presse“ (№ 346) „Reflektor“, „Kmen“ да інш.

Падарож па Украіне ў 1928 г. знайшла водгук у украінскіх часопісах: „Культура“, „Побут“, „Усесвіт“, „Робітничи Журнал“, „Діло“. Зъмешчаліся нататкі аб беларускай культуры і аб пісьменніках: Гартным, Коласу, Купалу, Чароту і Зарэцкім.